

«Брудны» футбол і плынуча печ

На Аўгустоўскім канале адрадзілі свята, якое ладзілі яшчэ паўтара стагоддзя таму

Балотны футбол, заплыў на абы-чым, канцэрты і конкурсы — такім было свята мора, якое прайшло на Аўгустоўскім канале. Месцам правядзення стаў шлюз Дамбровіца. Гэта адзін з пяці шлюзаў, што знаходзяцца на беларускай частцы канала. Тут не толькі прыгожы ландшафт, але і прывабны куток для адпачынку.



лі не на той маршрут, хоць ён і быў прамаркіраваны. Дарэчы, новы маршрут уваходзіць у сетку «Аўгустоў Вела» і буйнога міжнароднага маршруту «Грын Вела».

Па словаах арганізатарапаў, асноўны лейтматыў свята — спартыўна-забаўляльны. З актыўным адпачынкам звязаны і сам Аўгустоўскі канал. Як вобразна выказаўся начальнік упраўлення спорту і турызму аблвыканкама

тамабіль хуткай дапамогі...

Разам з тым кожны плынучы сродак, а іх набралася 15, нёс пэўную інфармацыю аб прадпрыемстве

альбо раёне. Прыгожае відовішча прыдумалі ў цэнтры сацыяльнага абслуговування Зэльвы. Яго работнікі абрали вобразы самураяў і гейшаў, якія плылі на знакаміты Ганненскі кірмаш.

Пра фестываль памідора ўсе прысутныя даведаліся ад Святланы, якая прыплыла з Іюля. Яе плынучы сродак так і называўся «Іюэскі памідор». Гісторию пра хлопчыка з бервяна Бураціна прадставілі на плынучай зялёной паліяне работнікі Слонімскага мясакамбіната.

Згодна з умовамі, для плавання нельга выкарыстоўваць звычайнія плынучыя рэчы, у тым ліку надзіманыя матрасы. У асноўным умацоўваліся металічныя бочкі, пласцікавыя каністры і нават ПЭТ-бутэлькі. А гродзенскі бізнесмен Андрэй склаў свой плынучы сродак з паветраных шароў. Іх усяго каля 700, і яны трываюць груз вагой 300 кг. Для Андрэя гэта магчымасць праверыць шары на трываласць і прарэкламаваць сваю прадукцыю.

У гэтым кірунку арганізаторы мяркуюць рухацца і надалей — больш прыцягваць да конкурсу фірмы і карпарацыі. Тут ёсьць значны патэнцыял і магчымасці. Узел у заплыве на абычым можа прынесьці кожны, хто пажадае. Напрыклад,

так зрабіла ветурач Тамара з Ворана. Яна з'явілася ў образе Бабы Ягі з катом рэдкай пароды «корніш рэкс» па мянушцы Эрас. Тамара вырашыла нагадаць аб папулярным казачным персанажам, якога новыя пакаленні пачынаюць забываць.

Дарэчы, заплыў уразі не толькі гледачоў на беразе, але і туристаў на пароходзе. Тут курсіруе некалькі пасажырскіх пароходаў, якія карыстаюцца попытам. Таксама на шлюзе Дамбровіца можна ўзяць напракат веласіпед, байдарку, лодку і катамаран. Колькасць плынучых сродкаў, якія можна арандаваць, з кожным годам павялічваецца.

Як паведаміў Алег Андрэйчык, свята мора тут пачалі праводзіць яшчэ 150 гадоў таму. Гэта быў ажыўлены мясціны. Пасля разбурэння канала і шлюзаў ўсё прыйшло ў занядбад. Зараз быўшыя традыцыі зноў адраджаюцца. Цяпер на берагах шматлюдна, прыязджаюць цэлымі сем'ямі, частымі гасцямі з'яўляюцца польскія турысты. Дарэчы, такое свята здаўна праводзіцца ў польскім Аўгустове. Цяпер замежныя турысты асвойваюць беларускі бок канала і застаюцца пад добрым уражаннем.

Маргарыта УШКЕВІЧ.



тварах зіхацяць усмешкі. У камандзе Аксаны з Іюля разам з ёй гуляюць дзве дачкі-школьніцы з біблейскім імёнамі — Эсфір і Авігэя. Кажуць, што з задавальненнем гуляюць у балотны футбол, атрымалі шмат адрэналіну, а гразевыя ванны нават карысныя для здароўя.

Калі пляцоўкі шмат фотографаў. Сапраўды, тут можна «злавіць» нямала эмацыянальных кадраў. Арганізаторы свята паведамілі, што налета будзе яшчэ цікавей — каманды згуляюць у балотны футбол у касцюмах па родзе сваёй дзейнасці. Чыноўнікі — у гальштуках, кухары — у каўпаках...

ПАБЛУКАЛІ, АЛЕ ДАЕХАЛІ

Не магла прайсці міма гіравікоў-сілачоў. Чэмпіёны свету па гіравым спорце Сяргей Мацко і Яўген Назарэвіч правялі паказальныя выступленні. Не толькі моцным, але і валявым аказаўся Валерый са Смаргоні, які працуе інструктарам па фізкультурна-масавай работе. Ён нават нацёр маза-

лі, але не здаўся і паднёў 24-кілаграмовую гіру 110 разоў. Трэба сказаць, што гродзенская каманда гіравікоў — адна з наймацнейшых у краіне. Самы масавы старт праўлялі веласіпедысты. Аматараў набралася каля сотні. Ім прапанавалі новы маршрут «Шляхам яцвягай» у 24 км. Удала праехалі яго прадстаўнікі Астраўца. Некаторыя з іх працуяць на атамнай станцыі і ездзяць на работу менавіта на такую адлегласць. Юрый наогул упершыню наведаў канал і застаўся задаволены. Праўда, быў і такія, што крыху блукалі, бо з'еха-

Алег АНДРЭЙЧЫК, чалавек павінен адчуць подых прыроды, цурчанне вады, прасякнуща гісторыяй гэтага ўнікальнага гідратэхнічнага збудавання. І самы лепшы спосаб для гэтага — веласіпед альбо карабель.

ПЛЫЎ ПАРАХОД І ШТО ПАПАЛА...

Адно з самых любімых відовішчаў у гэты дзень — парад-конкурс на самы арыгінальны плынучы сродак, зроблены з падручных рэчаяў. Чаго толькі тут не спусцілі на воду. І цуда-печку, і бульдозер, і сыр, і нават аў-

БАВ — базовая арендана величына с 01.04.2018 складае 16,11 рубля.

Організатор аукцыона — гарадзянственное предприятие «МГЦН», г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 10.

Аукцыон состоіцца **14 сенцября 2018 г. в 11.00** по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.

Возможнасць осмотру **Імущества**, право заключення договора аренды которого выставлены на аукцион, обеспечивает арендодатель.

Організатор аукцыона настоятельно рекомендует лицам, желающим участвовать в аукционе, уточняять у арендодателя возможность использования объекта под планируемые виды деятельности (в том числе с учетом требований санитарных и противопожарных норм), а также размер коммунальных платежей.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Положением о порядке проведения аукционов по продаже права

заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государственной собственности, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049, а также иными актами законодательства.

Участвовать в аукционе могут юридические и физические лица, включая индивидуальных предпринимателей.

Лицо, желающее принять участие в аукционе:

— уплачивает задаток (юридические лица и индивидуальные предприниматели оплату производят **платежным по-**

лучением) по соответствующему предмету торгов (назначение платежа — **задаток для участия в аукционе № 239 от 14.09.2018 по предмету аукциона №** _____), перечисляемый на расчетный счет № ВУ34BPSB30121049710199330000

в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Минску и Минской области, БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, государственное предприятие «МГЦН» (сумма задатка по каждому предмету торгов указана в соответствующей графе таблицы). **Сумма задатка для участия в аукционе должна быть внесена в срок, установленный для приема документов:**

— подает организатору аукциона заявление на участие в аукционе с приложением следующих документов (бланк заявления можно получить у организатора аукциона):

юридическое лицо — резидент Республики Беларусь:

копии документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица;

копии **платежного поручения** о перечислении задатка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;

юридическое лицо — нерезидент Республики Беларусь:

легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписки из торгового реестра

страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иного эквивалентного доказательства юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения;

копии **платежного поручения** либо иного документа о перечислении задатка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;

индивидуальный предприниматель:

копии документа, подтверждающего государственную регистрацию индивидуального предпринимателя;

копии **платежного поручения** о перечислении задатка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;

физическое лицо — копии платежного документа о перечислении задатка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;

— заключает с организатором аукциона соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (далее — соглашение), бланк которого можно получить у организатора аукциона.

Важно! Договор аренды по результатам аукциона может быть заключен исключительно с участником аукциона, ставшим победителем (приравненным к нему лицом). Заключение договора аренды, целевое назначение которого предполагает осуществление предпринимательской деятельности, субъектом, который в силу законодательства не может осуществлять названную деятельность, не допускается.

Договоры аренды имущества должны быть заключены в течение 10 рабочих дней со дня проведения

аукциона и подписания протокола аукциона.

Телефоны для справок: отдел аукционов + 375 (17) 327 40 22, отдел аренды + 375 (17) 327 41 70, 327 47 29,

328 36 57, бухгалтерия + 375 (17) 328 36 58. Интернет: www.mgcn.by



так зрабіла ветурач Тамара з Ворана. Яна з'явілася ў образе Бабы Ягі з катом рэдкай пароды «корніш рэкс» па мянушцы Эрас. Тамара вырашыла нагадаць аб папулярным казачным персанажам, якога новыя пакаленні пачынаюць забываць.

Дарэчы, заплыў уразі не толькі гледачоў на беразе, але і туристаў на пароходзе. Тут курсіруе некалькі пасажырскіх пароходаў, якія карыстаюцца попытам. Таксама на шлюзе Дамбровіца можна ўзяць напракат веласіпед, байдарку, лодку і катамаран. Колькасць плынучых сродкаў, якія можна арандаваць, з кожным годам павялічваецца.

Згодна з умовамі, для плавання нельга выкарыстоўваць звычайнія плынучыя рэчы, у тым ліку надзіманыя матрасы.

Узел у заплыве на абычым можа прынесьці кожны, хто пажадае. Напрыклад,

Маргарыта УШКЕВІЧ.